

- [Боль](#)
- [Деньги](#)
- [Секс](#)
- [Герои](#)
- [Проекты](#)
- [Места](#)
- [Культ](#)

Хочу найти вчерашний день

[Подписаться](#)

[Закреть содержание](#)

[Боль](#)

[Меня доконали пожары, насилие и жуткие новости. Как справиться с посттравматическим расстройством](#)

[«Пришла к врачу с послеродовой депрессией – та сказала сходить в церковь». Монологи молодых мам](#)

[Деньги](#)

[Квантовый компьютер убьёт биткоин. Как я создала безопасный блокчейн](#)

[«Вы меня не уволите – я беременна от директора». Белорусские компании о запрете служебных романов](#)

[Секс](#)

[Я подкаблучник, и это круто](#)

[Инфантильная сексология. Как разговаривать с ребенком о сексе, порно, инцесте и не сгорать от стыда](#)

[Герои](#)

[Беларус Павел Залудский: как заявить о своей гомосексуальности на ТНТ, выжить и стать крутым стендапером](#)

[«Это вы, натуралы, говорите мне о морали?» Каково быть открытым геем в Беларуси](#)

[Проекты](#)

[Что важнее в человеке: лицо или кроссовки?](#)

[Молоко на губах не обсохло. Кем хотят стать наши дети, когда вырастут](#)

[Места](#)

[Из Instagram с любовью. 10 фотографий, которые невероятно красиво снимают Минск](#)

[«Концерт в концлагере» или «лучший праздник за 30 лет». Минусы и плюсы Дня Воли](#)

[Культ](#)

[Снобское, анальное или латентное. Тест: какое у вас чувство юмора?](#)

[Хороший смычок стоит, как десятый айфон. Интервью с виолончелистом, который «продвигает» Беларусь во всем мире](#)

[Новости](#)


- [«Мова – ты мой наркотык и гэта легальна». Піліп Беспамылковы выпусціў новы кліп](#)
- [Правительство Литвы спасает ЕГУ от закрытия](#)
- [Дело россиянина, который сбил белоруса в Минске, могут передать российским следователям](#)
- [Исторические здания на Обойной все-таки снесут и перестроят для нужд церкви](#)

15 марта, 14:24

## [Академия наук выпустила аудиогид к 100-летию БНР](#)



Разработчики белорусской «Лаборатории распознавания и синтеза речи», которую курирует белорусская Академия Наук, выпустили аудиогид по местам Минска, связанным с историей БНР, об этом [рассказали](#) в твиттере «Партия БНФ».



## НЕЗАЛЕЖНАСЦЬ БНР НА ДАЛОНІ!

Мабільны аўдыягід «БНР100» раскажа Вам пра абвяшчэнне незалежнасці БНР і правядзе Вас па цэнтры Мінска дарогамі слынных падзей 1918 года.



Партыя БНФ  
@PartyjaBNF



У Акадэміі Навук Беларусі стварылі мабільны аўдыягід па гісторыі мясцінаў у цэнтры Менску, зьвязаных з гісторыяй Беларускай Народнай Рэспублікі "БНР100" - пампуйце ў Google Play па запыце "БНР100" [#БНР100](#) [#ДзеньВолі](#) [#Minsk](#) [#Менск](#) [#Минск](#) [#Мінск](#)

12:16 - 15 мар. 2018 г.

♡ 26 👤 [Смотреть другие твиты Партия БНФ](#)

Мобильный аудиогид женским голосом рассказывает про провозглашение независимости БНР в 1918 году и проводит по местам ключевых событий вековой давности. Аудиоэкскурсия проходит через место Курловского расстрела (Привокзальная площадь), издательство Якова Гринблата, Купаловский театр, в котором прошел Первый Всебелорусский Съезд, здание Рады БНР, здание Урада БНР (дом минского губернатора на площади Свободы), Дом Независимости на улице Володарского, 9, в котором 25 марта 1918 года провозгласили Независимость БНР и другие.

Приложение написано при поддержке ученых Института истории Академии Наук Беларуси, доступно на белоруском и английском языках. Доступно только для устройств на андроид, [скачать](#) можно в Google Play.

[Напоминаем](#), что 25 марта возле Оперного театра состоится празднование 100-летия БНР.

Теги:

Заметили ошибку в тексте – выделите её и нажмите Ctrl+Enter



По теме